



УНІВЕРСІТЭТ



Пераможца V Нацыянальнага конкурсу друкаваных СМІ
"Залатая Літара" ў намінацыі "Найлепшая шматтыражная газета"

18 мая 2009 года, № 9 (2002)

ДАСЯГНЕННІ

ТРЫУМФ "УНІВЕРСІТЭТА"!

Газета БДУ "Універсітэт" стала пераможцам V Нацыянальнага конкурсу друкаваных сродкаў масавай інфармацыі "Залатая Літара" ў намінацыі "Найлепшая шматтыражная газета".



Конкурс праводзіцца Міністэрствам інфармацыі краіны ў рамках штогадовай міжнароднай выставы "СМІ ў Беларусі". Урачыстая цырымонія ўзнагароджання адбылася 5 мая, у Дзень друку, у Палацы Рэспублікі.

Значнасць нашага поспеху падкрэсліваецца фактам, што намінацыя ў гэтай намінацыі, напэўна, назіраецца найбольшая канкурэнцыя. Да катэгорыі "шматтыражная газета" адносяцца шматлікія заводскія, банкаўскія,

ведамасныя выданні і ўніверсітэцкая прэса. Апошняя з прычыны аб'ектыўных магчымасцяў складана сцвярджаць сябе ў ролі фаварыта нароўні з больш рэсурсаёмымі выданнямі. Да прыкладу, пераможцам конкурсу ў 2007 г. стала газета Беларускага, а ў 2008 г. – "Транспартнік Століцы". Тым не менш, на гэты раз журы аддало перавагу менавіта "Універсітэту" перад такімі выданнямі, як "Вестник Нафтана" і "Трудовой путь" (МУС), якія сталі лаўрэатамі конкурсу, і астатнімі 15 прэтэндэнтамі.

Гэта самая высокая ўзнагарода за ўсю 80-гадовую гісторыю друкаванага органа вядучай ВУНУ краіны. Нягледзячы на дасягненне заветнай мэты, рэдакцыя газеты не будзе спачываць на лаўрах, а стане рухацца далей. Ужо ў найбліжэйшай будучыні мы ажыццявім некаторыя канцэптуальныя ўдасканаленні і паступова пяройдзем да больш сучаснага дызайну.

Традыцыйна запрашаем усіх да супрацоўніцтва і заклікаем пастаянна нас чытаць.

Давайце разам пісаць гісторыю Беларускага ўніверсітэта, а таксама акрэсліваць яго перспектывы!

Сяргей ШАФАЛОВІЧ,
рэдактар газеты "Універсітэт"

Чытайце
ў нумары:

**НОВЫ ІНТЭРФЕЙС
АЛЬМА-МАТЭР**

Пра новы сайт БДУ распавядае дырэктар Цэнтра інфармацыйных тэхналогій Юрый ВАРАНІЦКІ

Стар. 2

БЛІЖЭЙ ДА ЗОРАК

Вялікі ажыятаж выклікала ў жыхароў сталіцы сумесная акцыя абсерваторыі БДУ і лабараторыі "Планетар" Мінскага палаца дзяцей і моладзі

Стар. 3

СВЯТЛО ВЯЛІКАЙ ПЕРАМОГІ

Шмат уражанняў пакінуў міжнародны студэнцкі форум "Святло Вялікай Перамогі", які прайшоў у САК "Брыганціна".

Стар. 4

СВЯТЫ

НІЗКІ ПАКЛОН ВАМ, ВЕТЭРАНЫ!

8 мая, напярэдадні Дня Перамогі, у альма-матэру па традыцыі ўшанавалі ветэранаў Вялікай Айчыннай вайны.

Сялетняе мерапрыемства ў сувязі з 65-годдзем вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў было падрыхтавана з асаблівай урачыстасцю і каларытам.

У свяце на гэты раз змаглі прыняць удзел 77 ветэранаў, якія раней працавалі ў нашым ўніверсітэце. Самаму маладзейшаму з іх на сёння споўнілася 82 гады. Былі і два Героі Савецкага Саюза – Дзмітрый Жмуроўскі і Мікалай Зайцаў.

Мерапрыемства пачалося з ускладання кветак да "Стэлы памяці" – помніка загінулым на вайне супрацоўнікам, выкладчыкам і студэнтам ўніверсітэта. Там жа правялі мітынг-рэквіем "Каб памяталі...". Тым, хто не вярнуўся з вайны, была прысвечана хвіліна маўчання.



Візітуе ветэранаў рэктар БДУ прафесар Сяргей Абламейка

Перад ветэранамі ўрачыстым маршам пад гукі ваеннага аркестра прайшлі курсанты ваеннага факультэта БДУ. А святочнае дзейства перамясцілася да будынка рэктарата, дзе былых воінаў павіншаваў рэктар прафесар Сяргей Абламейка, а таксама прадстаўнікі грамадскіх і студэнцкіх арганізацый альма-матэру. Запомнілася пранікнёнае выступленне старшыні Савета ветэранаў БДУ Івана Зяцькова. Свята скончылася разгорнутым тэатралізаваным прадстаўленнем у стылі канцэртаў, якія калісь давалі артысты на франтах Вялікай Айчыннай вайны. Перад прысутнымі выступілі народны ансамбль танца "Крыжачок", узорны дзіцячы ансамбль танца "Літарынка", фальклорная медыягрупа "Неруш" і вакальная група "Галант". Музычны падарунак ветэранам падрыхтавалі ўдзельнікі IV Міжнароднага форуму студэнцкіх хароў "Папараць-кветка-2009", які праходзіў у БДУ з 6 па 9 мая.

Ва ўніверсітэцкім дварыку гэтым днём можна было ўбачыць ваенную тэхніку, легендарныя "ЗІЛы", а таксама пакаштаваць салдацкую кашу з палявой кухні. Ветэрны ж утульна пачуваліся ў палявых палатках, дзе маглі агунацца ў атмасферу сваёй трыумфальнай, але такой натхняльнай маладосці.

Вера ГРАМЧАКОВА
Фота Генадзя КРАСКОЎСКАГА

ВЕСТКІ З РЭКТАРАТА

ПРАРЭКТАРАМ па навуковай рабоце прызначаны Алег Івашкевіч, які да гэтага займаў пасаду дырэктара ўстановы БДУ "Навукова-даследчы інстытут фізіка-хімічных праблем". Новым кіраўніком НДІ ФХП стала Таццяна Гаеўская, якая працавала раней намеснікам дырэктара па навуковай рабоце. Загад аб гэтых прызначэннях падпісаў рэктар прафесар Сяргей Абламейка.

ГЛАВА судовай улады Ірана Махмуд Хашэмі Шахрудзі наведаў БДУ 30 красавіка ў рамках свайго візіту ў Беларусь. Высокі гасць сустрэўся з рэктарам Беларускага ўніверсітэта прафесарам Сяргеем Абламейкам, а таксама выступіў перад студэнтамі і выкладчыкамі ВУНУ.

СТАРШЫНЯ камітэта па навуцы, тэхналогіі і навакольным асяроддзі Нацыянальнай асамблеі Сацыялістычнай Рэспублікі В'етнам Дан Ву Мін наведаў 30 красавіка наш ўніверсітэт. Адбылася сустрэча з рэктарам БДУ прафесарам Сяргеем Абламейкам, на якой абмяркоўваліся перспектывы далейшага супрацоўніцтва, у тым ліку ажыццяўленне сумесных навукова-даследчых праектаў. Высокі гасць цікавіўся таксама арганізацыяй працэсу навучання в'етнамскіх студэнтаў у БДУ і магчымасцямі павелічэння прыёму ў нашу ВУНУ грамадзян СРВ.

РЭКТАР БДУ прафесар Сяргей Абламейка сустрэўся 4 мая з дэлегацыяй Люблінскага тэхнічнага ўніверсітэта на чале з польскім калегам Марэкам Апелякам. Абмяркоўваліся пытанні далейшага супрацоўніцтва. Нашы госці наведалі фізічны факультэт, факультэт радыёфізікі і электронікі і НДІ ПФП Беларускага ўніверсітэта.

Паводле інфармацыі
прэс-службы БДУ

